

**ПОЛАЦК**, горад, цэнтр Полацкага р-на, на р. Зах. Дзвіні пры ўпадзенні ў яе р. Палата. За 100 км ад Віцебска, вузел чыгунак і аўтадарог.

П. (летапісны П о л о т е с к, П о л о т ѿ с к, П о л -  
т е с к, паводле скандынаўскіх саг Pallteſjuborg) —  
адзін з самых стараж. гарадоў усx. славян. Упер-  
шыню ўпамінаеца ў «Аповесці мінульых гадоў»  
пад 862. Засн. крывічамі. Хуткаму развіццю горада  
спрыяла размяшчэнне яго на гандл. шляху з Рыж-  
скага зааліва да Кіева і Чорнага мора, праз вярхойі  
Зах. Дзвіны і Волгі да краін Усходу. Значэнне П. як  
цэнтра транзітнага гандлю ў 9—11 ст. пацвярджа-  
юць знаходкі скарабаў арабскіх (у 1973 каля в. Ка-  
зьянкі знайдзена каля 8 тыс. сярэбраных дырхе-  
май) і зах.-еўрап. манет (*Полацкі манетна-рэчавы  
скарб*). У 10—13 ст. цэнтр буйнога княства, што  
належала прадстаўнікам самастойнай дынастыі  
Рагвалодавічаў. Каля 980 у П. княжыў Рагвалод  
(забіты кіеўскім кн. Уладзімірам Святаславічам,  
які сілай узяў у жонкі яго дачку Рагнеду), з 988 —  
Ізяславу Уладзіміравіч, з 1003 — Брачыславу Ізя-  
славіч. Пры Усяславу Брачыславічу (1044—1101)  
П. дасягнуў найвышэйшага росквіту, стаў гандл.  
канкурэнтам Кіева. Былі развітыя кавальскае,  
ювелірнае (*Полацкі рэчавы скарб*, *Полацкая юве-  
лірная вытворчасць*), кастарэзнае, гарбарнае, ша-



вецкає і інш. рамостви. У 12 ст. ў П. працювалі майстар-ювелір Лазар Богша і дойлід Іаан, сфарміравалася самабытная *Полацкая архітэктурная школа*, шэдэўрам якой з'яўляеца *Полацкая Спаса-Праабражэнская царква*. З 992 існувала самастойная епіскапская кафедра. У 12–13 ст. актыўна дзейнічала полацкае веча, якое абапіралася на апалчэнне гараджан. У пач. 13 ст. жыхары П. разам з лівамі, эстамі, латгаламі змагаліся супраць нямецкіх крыжакоў, якія ўварваліся ў Прыбалтыку і захапілі гарады Полацкай зямлі Герцыкі і Кукенойс. Дружыны полацкага кн. Уладзіміра неаднаразова выступалі супраць нямецкіх рыцараў (1203, 1206, 1216). З 1307 П. у складзе ВКЛ. У 14–16 ст. самы вял. горад на тэр. Беларусі, меў асобыя прывілеі, гандляваў з Рыгай, Лівонскім ордэнам, Ноўгарадам, Псковам, Масквой і інш. гарадамі. У 1-й пал. 14 ст. ў П. княжыў Воін, потым Нарымонт (у хрышчэнні Глеб), у 2-й пал. 14 ст. – апошні полацкі кн. Андрэй Полацкі (сын вял. кн. ВКЛ Альгерда). З 1382 горадам кіравалі намеснікі. У 1498 П. атрымаў магдэбургскае права, пасля 1509 пабудавана *Полацкая ратуша*. З пач. 16 ст. – цэнтр ваяводства. З 16 ст. вядомы герб П.: у блакітным полі трохмачтавы карабель з паднятymі ветразямі (старараж. хрысціянскі сімвал). У час Інфлянцкай вайны (1558–82) П. у 1563–79 займалі маскоўскія войскі. У ходзе вайны большасць мураваных цэрквеў 12 ст. была зруйнавана. З помнікаў Полацкай архіт. школы працягвалі існуваць *Полацкі Сафійскі сабор*, *Полацкая царква Раства Хрыстова*. У 1581 Стэфан Баторый перадае ўсе праваслаўныя храмы і манастыры Полацкаму езуіцкаму калегіуму. Сафійскі сабор уваходзіць у склад Полацкага базыльянскага кляштара. У час вайны Речы Паспалітай 1654–67 П. заняты рус. войскамі, але паводле Андрусаўскага перамір'я 1667 вернуты Рэчы Паспалітай. У 1772 да Речы Паспалітай адышла правабярэжная, а ў 1793 – левабярэжная частка П. З 1776 – цэнтр губерні, у 1778–96 – намесніцтва, з 1796 – павета Бел., з 1802 – Віцебскай губернія.

Гісторыя археал. вывучэння П. пачынаецца ў 1928 (экспедыцыя Інбелкульта пад кіраўніцтвам А.М.Ляўданскага). Горад даследавалі ў 1957, 1966–67 М.К.Каргер, у 1959–60 А.Р.Мітрафанав, у 1961–62 В.Р.Тарасенка, у 1961–64, 1967–68, 1979–80 Г.В.Штыхаў, у 1975–79 Вал.А.Булкін, у 1976–77 П.А.Рапапорт, у 1986–93, 1995 С.В.Тарасаў. У 1986, 1989–92, 1996–97 археолаг-архіт. даследаванні на тэр. Вял. пасада здзяйснілі Н.І.Здановіч, П.А.Русаў, Г.М.Сагановіч. З 1995 археал. вывучэнне горада праводзіцца на базе Полацкага дзярж.ун-та (з 2000 раскопкі ўзначальвае Дз.У.Дук). У 1995–96 Верхні замак і Востраў даследаваў М.В.Клімаў. З 2008 пачала дзеяніцаць комплексная археал. экспедыцыя ІГ НАН Беларусі, Полацкага дзярж.ун-та і Нац.

Полацкага гісторыка-култ. музея-запаведніка. Археал. нагляд ажыццяўляўся С.В.Тарасавым, Дз.У.Дукам, М.В.Клімавым, С.Дз.Дзярновічам і А.А.Салаўым.

Найб. стараж. пасяленні П. – *Полацкае гарадзішча* (дзяцінец), *Полацкія паселішчы* на правым і левым берагах Палаты. На аснове пачатковых паселішчаў у 11 ст. фарміруеца *Полацкі вакольны горад* («малы пасад»), пляцоўка *Полацкага Верхняга замка* пры вусці Палаты становіцца адміністрацыйна-цырыманіяльным цэнтрам горада, будуеца *Полацкі Сафійскі сабор*, у 12–14 ст. – *Полацкі княжацкі храм* і *Полацкі княжацкі церам*. У 14 ст. дзяцінец перанесены на Верхні замак, які атрымаў назыву ў 16 ст., калі быў пабудаваны *Полацкі Ніжні замак*. З Пн і У горад быў абкружаны *Полацкім курганным некропалем 9–10 ст.* Мураваныя храмы і *Полацкія манастыры* ахоўвалі горад з Пн, Пд і З. Калі манастыроў і цэркваў знаходзіліся *Полацкія моеўкі 12–18 ст.* З к. 10 ст. засяляеца тэр. *Полацкіх Задзвінскіх пасадаў* (Стара Слабада і Востраў), у к. 15 ст. – задзвінскіх Крыўцавага і Экіманскага пасадаў. У 16 ст. акрамя Верхняга і Ніжняга замкаў планіровачную структуру горада вызначалі правабярэжныя пасады ўздоўж берагоў Дзвіны і Палаты: *Полацкі Вялікі пасад*, *Полацкі Запалоцкі пасад*. У ваколіцах размяшчаліся неўмацаваныя *Полацкія сельскагаспадарчыя прадмесці*. Меў развітую сістэму ўмацаванняў. У 16 ст. пабудаваны драўляныя будынкі Полацкага езуіцкага калегіума (пазней мураваныя). У 18 ст. ў П. існавала мноства мураваных манастыроў, кляштараў і касцёлаў: Богаяўленскі манастыр (у 17 ст. пры ім дзейнічала брацтва і школа), касцёлы і кляштары бернардзінцаў, дамініканцаў, францысканцаў, базыльян. У 9–18 ст. адбывалася станаўленне полацкіх гіст. помнікаў, зачлаліся асновы сучаснай гіст. тапаграфіі горада.

*Lit.:* А л е к с е е в Л.В. Полоцкая земля в IX–XIII вв.: ( очерки истории Северной Белоруссии). М., 1966; Ш т ы х о в Г.В. Древний Полоцк (IX–XIII вв.). Минск, 1975; Т а р а с а ў С.В. Полацк IX–XVII стст.: гісторыя і тапаграфія. Мінск, 1998; Д у к Дз.У. Полацк XVI–XVIII стагоддзяў: нарысы тапаграфіі, гісторыі матэрыяльнай культуры і арганізацыі жыццёвай прасторы насељніцтва беларускага горада. Наваполацк, 2007; Я го ж. А.М.Ляўданскі – пачынальнік полацкай археалогіі // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у г. Полацку): зб. навук. прац рэсп. навук.-практычнай семінара, Полацк, 20–21 лістапад. 2008 г. Наваполацк, 2009; Я го ж. Гісторыя археалагічнага вывучэння полацкіх пасадаў // Вестн. Полоцкого гос. ун-та. Сер. А. Гуманіт. науки. 2009. № 2.

Дз.У.Дук, С.В.Тарасаў, Г.В.Штыхаў.